



Асацыяцыя дадатковага адукацыі і асветы

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

Іюнь 2017

Асацыяцыя дадатковага адукацыі і асветы ў рамках праекта «Учыцца, каб дзейнічаць» (удостоверенне аб рэгістрацыі № 03-08/143 ад 10.04.2017 Дэпартаменту па гуманітарнай дзейнасці Упраўлення справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь) аб'яўляе аб **открытой вакансии**.

Прыглашаем заінтарэсаваных прыняць удзел у конкурсе.

Прапанаваная вакансія – **Менеджер Рэгіянальнага рэсурснага цэнтру па развіццю дадатковага адукацыі ў Гродно**.

Обязанности:

- разрабка плана дзейнасці Рэгіянальнага рэсурснага цэнтру дадатковага адукацыі ўзрослых ў Гродно (РЦ);
- разрабка стратэгіі развіццю дадатковага і неформальнага адукацыі ў Гродненскім рэгіёне;
- прадастаўленне магчымасцей выкарыстання рэсурсаў РЦ арганізацыям-членам Асацыяцыі дадатковага адукацыі і асветы, іншым правайдэрам паслуг дадатковага адукацыі ўзрослых ў Гродно;
- падрыхтоўка і правядзенне сустрэч для правайдэраў паслуг дадатковага адукацыі ўзрослых ў Гродненскім рэгіёне;
- падрыхтоўка і правядзенне адукацыйных мерапрыяццяў (праграм) для насельніцтва, а таксама прадстаўніцтва мястных і рэгіянальных арганізацый грамадзянскага грамадства ў Гродно;
- ўдзел у рабоце цэнтру прадстаўніцтва членскіх арганізацый і рэгіянальных партнёраў АДОіП з ліку дзяржаўных, камэрцыйных і некамэрцыйных арганізацый, працуючых у сферы дадатковага адукацыі ўзрослых ў Гродно;
- удзел у інфармацыйным навапенні інтэрнэт-партала <http://edu.adukatar.net> (пасредствам размешчэння анонсаў мерапрыяццяў, праводзімых РЦ ў Гродно, распаўсюду інфармацыі аб партале ў Гродненскім рэгіёне);
- падрыхтоўка ежамесячнай адчотнасці па дзейнасці РЦ;
- распаўсюду інфармацыі аб РЦ ў Гродненскім рэгіёне;

- участие во встречах и программах АДОиП, мероприятиях команды проекта.

Требования:

- высшее образование;
- опыт работы не менее 2 лет в сфере дополнительного (неформального) образования;
- высокое качество работы, своевременность выполнения;
- стрессоустойчивость и коммуникативные навыки/коммуникабельность;
- стремление к профессиональному развитию.

Предполагаемое время работы: 1 июля 2017 года - 31 января 2018 года, с перспективой продления.

График работы: неполный рабочий день (20 часов в неделю).

Для приглашения на собеседование потенциальным участникам необходимо не позднее 12.00 20 июня 2017 года направить свое резюме и сопроводительное мотивационное письмо по электронной почте на адрес: katya.mikacyova@gmail.com с указанием темы письма «Конкурс вакансий». Приложенные рекомендации – приветствуются.

Все отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование по телефону до 28 июня 2017 года.

По всем вопросам относительно данной программы можно обращаться к координатору проекта Екатерина Микачевой (29) 318 77 18, либо по электронной почте katya.mikacyova@gmail.com